


ДУК «КАРЭЛІЦКАЯ РАЁННАЯ БІБЛІЯТЭКА»

Аддзел абслугоўвання і інфармацыі

Знамянальныя і памятныя даты краязнаўчага календара на 2023 год



Карэлічы, 2022

П р а д м о в а

Краязнаўчы каляндар на 2023 год падрыхтаваны на аснове “Спісаў знакамітых людзей Карэліцкага раёна”, даных архіва Карэліцкага ЗАГСа, краязнаўчай картатэкі Карэліцкай раённай бібліятэкі, фонда Карэліцкага раённага краязнаўчага музея і іншых крыніц.

Адбор юбілейных дат рабіўся ў адпаведнасці са значнасцю для гісторыі, эканомікі і культуры краю.

Дадзенае выданне дапаможа супрацоўнікам бібліятэк і клубаў раёна, музеям у арганізацыі работы, а таксама будзе карысна краязнаўцам і шырокаму колу чытачоў.

У 2023 годзе спаўняецца:

380 гадоў з дня нараджэння **Абуховіча Тэадора Гераніма** (1642 г. ці 1643 г. – 1707 г.), пісьменніка-мемуарыста, дзяржаўнага і ваеннага дзеяча ВКЛ. У 1670-1672 гг. жыў у маёнтку Дорагава Карэліцкага раёна. Трымаў у арэндзе Цырын. У 1693-1700 гг. – навагрудскі падкаморы і кашталян.

125 гадоў з дня нараджэння **Логіна Андрэя Калістратавіча** (1898 г., в. Моладава Карэліцкага раёна – 1989 г.), фалькларыста.

90 гадоў з дня нараджэння доктара філалагічных навук **Навумовіч Ганны Мікалаеўны** (1933 г., в. Дуброва Карэліцкага раёна).

90 гадоў з дня нараджэння доктара ветэрынарных навук **Сака Віктара Васільевіча** (1933 г., в. Альшаны Карэліцкага раёна – 1987 г.).

90 гадоў з дня нараджэння кандыдата матэматычных навук **Вендзікава Івана Васільевіча** (1933 г., жыў у в. В. Сяло, вучыўся ў Мірскай школе – 1985 г.).

70 гадоў з дня нараджэння кандыдата тэхнічных навук, дацэнта **Бірыча Уладзіміра Уладзіміравіча** (1953 г., в. Турэц Карэліцкага раёна).

65 гадоў з часу заснавання ДУА "Карэліцкая дзіцячая школа мастацтваў" (1958 г.).

Студзень

01.01. – **75 гадоў** з дня нараджэння беларускага вучонага ў галіне энергетыкі, доктара тэхнічных навук (2000 г.), прафесара (2003 г.) **Балабановіча Усевалада Канстанцінавіча** (1948 г., в. Скорычы Карэліцкага раёна).



02.01. – **65 гадоў** з дня нараджэння краязнаўца, члена Гродзенскага абласнога аддзялення ГА "Саюз пісьменнікаў Беларусі" **Кошур Святланы Андрэеўны** (1958 г., в. Валеўка Навагрудскага раёна).

03.01. – **95 гадоў** з дня нараджэння беларускага савецкага гісторыка, настаўніка, доктара гістарычных навук (1980 г.), прафесара (1993 г.) **Палуяна Уладзіміра Аляксандравіча** (в. Некрашэвічы Карэліцкага раёна, 1928 г.).

10.01. – **85 гадоў** з дня нараджэння дзяржаўнага дзеяча, былога намесніка міністра сельскай гаспадаркі і харчавання **Клаўсуця Аляксандра Філарэтавіча** (1938 г., в. Антанёва Карэліцкага раёна).


Люты

27.02. – **75 гадоў** з дня нараджэння **Паповай (Шыманскай) Тамары Мікалаеўны** (1948 г., в. Вялікая Мядвядка Карэліцкага раёна). Беларуская спартсменка і трэнер (веславанне на байдарках), заслужаны майстар спорту СССР, заслужаны работнік фізічнай культуры і спорту Беларусі. Заслужаны трэнер Рэспублікі Беларусь (2008 г.).

27.02. – **70 гадоў** з дня нараджэння кандыдата эканамічных навук **Вайтовіч Людмілы Цімафееўны** (1953 г., в. Зелянец Карэліцкага раёна).

Сакавік

08.03. – **75 гадоў** з дня нараджэння **Пілько Яўгена Канстанцінавіча** (нар. у 1948 г., в. Рамейкі Карэліцкага раёна), доктара фармацэўтычных навук (1993 г.), прафесара.



10.03. – **90 гадоў** з дня нараджэння **Андраюка Серафіма Антонавіча** (нар. у 1933 г., у 1945 г. пераехаў разам з бацькамі у в. Бербашы Карэліцкага раёна – 2022 г.). Савецкі і беларускі крытык, літаратуразнавец. Заслужаны работнік культуры РБ.

27.03. – **85 гадоў** з дня нараджэння **Богдана Васіля Іосіфавіча** (1938 г., в. Жухавічы Карэліцкага раёна). Кандыдат фізіка-матэматычных навук.

Красавік

15.04. – **85 гадоў** з дня нараджэння беларускага дзяржаўнага дзеяча, міністра гандлю БССР (1990 – 1991 гг.) **Дзем’яновіча Уладзіміра Пятровіча** (1938 г., в. Асташын Карэліцкага раёна – 2006 г.).

23.04. – **90 гадоў** з дня нараджэння **Сташчанюка Віктара Пятровіча** (1933 г., в. Сёгда Карэліцкага раёна – 2007 г.), мастака, паэта, краязнаўца.



29.04(10.05) – **140 гадоў** з дня нараджэння **Янкі Маўра (Фёдарова Івана Міхайлавіча)** (1883 г. – 1971 г., у 1910-1911 гг. настаўнічаў у в. Турэц Карэліцкага раёна), беларускага, савецкага

пісьменніка, перакладчыка і драматурга. Заслужаны дзеяч культуры БССР (1968 г.).

Май

29.05. — **110 гадоў** з дня нараджэння **Арцюха Мікалая Пятровіча** (1913 г., в. Заполле Карэліцкага раёна — 1933 г.), удзельніка рэвалюцыйнага руху Заходняй Беларусі, сакратар Карэліцкага падпольнага райкама камсамола (1932 г.).

Ліпень



28.07. — **70 гадоў** з дня нараджэння беларускага гісторыка, педагога **Марцён (Турайкевіч) Май Уладзіміраўны** (нар. у 1953 г., в. Аканавічы Карэліцкага раёна). Кандыдат гістарычных навук (1985 г.). Дацэнт (1990 г.)

Жнівень



05.08. — **65 гадоў** з дня нараджэння **Макея Уладзіміра Уладзіміравіча** (1958 г., в. Некрашэвічы Карэліцкага раёна — 26.11.2022 г.), беларускага дзяржаўнага дзеяча. Міністр замежных спраў Рэспублікі Беларусь (2012—2022 гг.). Глава Адміністрацыя Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь (2008—2012 гг.).



06.08. — **80 гадоў** з дня нараджэння **Конюха Уладзіміра Сяргеевіча** (1943 г., в. Турэц Карэліцкага раёна — 1997 г.), беларускага матэматыка, доктара фізіка-матэматычных навук (1991 г.)



08.08. — **85 гадоў** з дня нараджэння **Машчонскага Уладзіміра Андрэевіча** (нар. у 1938 г., в. Турэц Карэліцкага раёна), кандыдата фізіка-матэматычных навук, дацэнт.



20.08. — **95 гадоў** з дня нараджэння **Палуяна Івана Васільевіча** (нар. у 1928 г., в. Некрашэвічы Карэліцкага раёна), вучонага-гісторыка, настаўніка, аўтара прац па паліталогіі, міжнародных адносінах, праблемах глабалізацыі. Доктар гістарычных навук (1981 г.), прафесар (1983 г.), выдатнік адукацыі Беларусі (2005 г.).

Верасень



240 гадоў з дня нараджэння **Дуравай Надзеі Андрэеўны** (1783 – 1866 гг.), першай ў Расіі жанчыны-афіцэра, пісьменніцы. У 1806 г. паступіла ў Конна-Польскі ўланскі полк ў Гродне. Удзельнічала ў Айчыннай вайне 1812 г., прымала ўдзел у бітве пад мястэчкам Мір (цяпер г.п. Мір Карэліцкага раёна).

09.09. – 100 гадоў з дня нараджэння вучонага-гісторыка, дацента **Царука Аляксандра Уладзіміравіча** (1923 г., в. В. Вобрына Карэліцкага раёна).



12.09. – 130 гадоў з дня нараджэння **Пулкі-Дзмітрыева Аляксандра Дзмітрыевіча** (1893 г., в. Вялікая Слабада Карэліцкага раёна – 1962 г.), ваеннага дзеяча, генерал-лейтенанта, удзельніка грамадзянскай і Вялікай Айчыннай войнаў. Удзельнік Сталінградскай бітвы.



17(29).09. – 200 гадоў з дня нараджэння **Уладзіслава Сырокомлі (Людвік Францішак Уладзіслаў Аляксандравіч Кандратовіч)** (1823 г., в. Смольгава, Любанскі раён, Мінская вобласць – 1862 г.). Жыў у г.п. Мір Карэліцкага раёна. Беларуска-польскі паэт, краязнавец, гісторык літаратуры, перакладчык.

Кастрычнік



06.10. – 115 гадоў з дня нараджэння беларускага паэта **Алеся Мілюця (Аляксандр Макаравіч Мілюць)** (нар. у 1908 г., в. Скорычы Карэліцкага раёна – 1944 г.).



18.10. – 80 гадоў з дня нараджэння **Дзмітрыева Генадзя Рыгоравіча** (1943 г., Гарадоцкі раён, Віцебская вобласць). У 1967-1974 гг. настаўнічаў у Варанчанскай СШ Карэліцкага раёна. Беларускі, савецкі паэт, публіцыст, член СП Беларусі.



22.10. – 105 гадоў з дня нараджэння **Алеся Бажко (Аляксандра Цімафеевіча Бажко)** (1918 г., в. Даўгінава Карэліцкага раёна – 2013 г.). Беларускі пісьменнік і паэт, агент савецкіх спецслужбаў. Заслужаны работнік культуры БССР (1977).



29.10. – **80 гадоў** з дня нараджэння **Навумовіча Уладзіміра Аляксандравіча** (1943 г., в. Баўцічы, Карэліцкага раёна). Беларускі пісьменнік, пражайце, літаратуразнаўца, педагог, кандыдат філалагічных навук, дацэнт, член СП Беларусі.



29.10 (11.11.) – **120 гадоў** з дня нараджэння **Аляксандра Канстанцінавіча Ільінскага** (1903 г., г.п. Мір, Карэліцкага раёна – 1967 г.). Беларускі, савецкі актёр тэатра і кіно. Народны артыст СССР (1953 г.). Лаўрэат Сталінскай прэміі другой ступені (1946 г.).

31.10. – **80 гадоў** з дня нараджэння кандыдата медыцынскіх навук **Капуры Надзеі Герасімаўны** (нар. у 1943 г., в. Пясочная Карэліцкага раёна).

Снежань



24.12. – **125 гадоў** з дня нараджэння **Фогеля Яна Янавіча** (1898 г. – 1944 г.), савецкі ваеначальнік, удзельнік Вялікай Айчыннай вайны, Герой Савецкага Саюза, генерал-маёр. Месца смерці Карэліцкі раён.



24.12. – **225 гадоў** з дня нараджэння **Адама Міцкевіча** (1798 г. – 1855 г.). Польскі пісьменнік, паэт і перакладчык, драматург, педагог, публіцыст, дзеяч нацыянальна-вызваленчага польскага руху, член таварыства філаматаў. Наведваў в. Унехава, в. Райца, в. Варонча, в. Г. Рута Карэліцкага раёна.

Складальнік:

А.У. Макарыч

Рэдактар:

Л.К. Арцюх

ДУК “Карэліцкая раённая бібліятэка”
Адзел абслугоўвання і інфармацыі

231430 Гродзенская вобласць, г.п.Карэлічы, вул. 17 Верасня, 8

e-mail: cbib@korelichi-cls.by
grkr_market@mail.grodno.by
сайт: <http://korelichi-cls.by>